


ПЛАН
КУЛЬТУРНА- МАСАВАЙ І ФІЗКУЛЬТУРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧАЙ РАБОТЫ
З ВУЧНЯМІ ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ “ГІМНАЗІЯ № 36 г.
ГОМЕЛЯ ІМЯ І.МЕЛЕЖА”
Ў СУБОТУ 18.10.2025

№	Змест дзейнасці	Клас	Час	Месяца	Адказны
I	АРГАНІЗАЦЫЙНА-МАСАВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ  У РАМКАХ ТЫДНЯ БАЦЬКОЎСКАЙ ЛЮБОВІ				
Гімназічныя мерапрыемствы					
1	Класныя гадзіны “Дарога да мары: ад ідэі да прафесіі” у рамках профарыентацыйнай суботы	9-11	9.00	Кабінеты	Класныя кіраўнікі 9-11 класаў
2	Урок мужнасці “Юныя героі Вялікай Айчыннай вайны”	7	10:00	Каб 2-12	Курака М.Я.
3	Выхаваўчае мерапрыемства “З законамі на Ты”	5-6	13.00	Каб 2-12	Сядая В.І.
4	Аперацыя “Працоўны дэсант” валанцёрскага атрада “ДАР” у рамках Года добраўпарадкавання краіны	8	11:00	Дваровая тэрыторыя гімназіі	Пархоменка Ф.Ц.
5	Бацькоўская канферэнцыя “Тонкія ніці дзіцячай душы” ў рамках Тыдня бацькоўскай любові	1-11 маці	11.00	Актавая зала	Хазеева К.М. Пацеева А.А. Дасько Т.В.
6	Сямейныя спаборніцтвы па шашках “Інтэлект-шашкі” ў	1-11	16.00	Актавая зала	Чарноў М.А. Пацеева А.А.

	рамках Тьдня бацькоўскай любові	бацькі			
7	Літаратурны салон “Нашы славуцья пісьменнікі” апавяданне “Васількі” М. Лынькова	4	12.00	Бібліятэка	Кляшчова Т.Р.
8	Работа Школы будучага першакласніка		9.00 -11.50	2-8, 2-7	Казачэнка А.А.
II КУЛЬТУРНА- МАСАВАЯ I ФІЗКУЛЬТУРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧАЯ РАБОТА					
1	Лёгкая атлетыка	3	12.00	Спартыўная пляцоўка	Маісеенка М.У Юніцкі А.С
2	Спартландыя	2	13.00		
3	Лёгкая атлетыка	4	14.00		
4	Спартландыя	5	15.00		Маісеенка М.У Юніцкі А.С
5	Піянербол	6	16.00		
6	Стрытбол	7	17.00		
7	Баскетбол	8-9	18.00		
8	Футбол	10-11	19.00		
II РАБОТА ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ЗАНЯТКАЎ I					
1	Факультатыўныя заняткі	9-11	Па графіку		Настаўнікі па прадметах
I РАБОТА АБ’АДНАННЯЎ ПА ІНТАРЭСАХ V					
1	Школа кітайскай мовы	Адмена заняткаў у сувязі з камандзіраваннем настаўніка			
2	Тэхнічны труд	5-7	11.00-11.45 5 11.55-12.40 0	майстэрня	Лапіцкі Д.М.
3	Пачатковае тэхнічнае мадэляванне	5 2	9.00-9.45 9.55-10.40 10.50-11.35 11.45-12.30 0	1-4	Грыгарэнка Л.А.
4	Хор “Зараначка”	2 3-4	16.00-16.45 5 16.55-17.40 0	2-9	Гатальская Г.В.
5	Экапалітра	1-2	9.00 - 9.45 9.55-10.40	3-4	Собаль І.В.
		1-2	10.50-11.35 5		

			11.45-12.30		
		3	12.40-13.35 13.45-14.20		
		4,6	14.30-15.15 15.25-16.10		
		5	16.15-17.00 17.10-17.55		
6	Інтэлект-шашкі	5-8	8.40-9.25 9.35-10.20	1-3	Фейгін У.Б.
		1-4	10.25-11.10 11.20-12.05		
V	ПСІХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНАЕ СУПРАВАДЖЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ				
1	Практычны занятак “Праўда пра тытунь”	7	14.00	Кабінет СППС	Панчанка І.А.
2	Практычны занятак “Вазьмі сябе ў рукі”	Вучні СНС, ІПР	13.00	Кабінет СППС	Хазеева К.М.

Намеснік дырэктара
па выхаваўчай рабоце



А.А.Пацеева